

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б) Б, ЦВК і СНК БССР

№ 106 (5780) | 10 мая 1937 г., панядзелак | ЦЕНА 10 КАП.

СЁННЯ У НУМАРЫ:

ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ — У бліжэйшыя дні выкончыць сяўбу!

Пастанова Савета Народных Камісараў БССР — Аб складанні плана трэцяй пяцігодкі па БССР.

Е. Столін, А. Зарубжын — Супроць бюракратычных скажэнняў адзіназначна.

С. Бачура — Не кіруюць стыханасцямі рухам.

На охворе актыва работнікаў мастацтваў.

АВМЕРГАННЕ ПЫТАННЯУ ТРЭЦЬЯ ПЯЦГОДАВАГА ПЛАНА: Слюзберг, Крыгель, Лазоўскі, Груднін — Некаторыя пытанні станкабудавніцтва ў БССР.

НАРЫС: Мікалай Алтайскі — Паграмічы энвію.

На рабінных партыйных канферэнцыях гор. Менса.

ЗА РУБЯЖОМ: Трагіцка-фашысцкая прапавістка ў Варсоне; Выступленне Блюма ў палаце дэпутатаў; Тав. Літвінаў у Парыжы; Правад румынска-італьянскіх перагавораў; Інтэрвенты незадаволены англійскім друкам; Голд у Кітаі; На Фронтах у Іспаніі.

У БЛІЖЭЙШЫЯ ДНІ ЗАКОНЧЫЦЬ СЯЎБУ!

Не гледзячы на сама спрыяльную ўмову, на даўно ўсталяваўся добрае надвор'е, наша рэспубліка неадлучальна ідзе ў правядзенні веснавой пасевнай кампаніі. Да дзённых Наркамзема БССР, дзякуючы паступаючаму выкананню на 5 мая ўстаю толькі на 59,6 проц. Апошняя шпідэтная дапамога азначыла прырост у сяўбе — толькі на 10 проц.

Цэнтральны Камітэт КП(б) Б і Саўнарком БССР у пастанове сваёй, якая змяшчае на ўважлівым нумары «Звязды», дэклараваў, што «Незавольна чым ходзяць у з'яўленні рэзультатаў таго, што праўдліва рату раёнаў, у асаблівасці Сіраўскага (34 проц. плана сяўбы), Лядскага (36 проц.), Расонскага (39 проц.), Крупецкага (49 проц.), Гарадоўскага (43 проц.), Дзяржынскага (44 проц.), Асіпскага (44 проц.), Уваравіцкага (45 проц.), Лядынскага (45 проц.), Мехавіцкага (47 проц.), Смалявіцкага (45 проц.), Мяскага (48 проц.) і Чаркаўскага (49 проц.), не гледзячы на павышэнні сяўбы максімальна кароткі тэрмін, — не зможуць для сябе ніякіх вывадаў, не маюць права каляцца на выкананне гэтых казанаў і запустіць апарцістычны сабак у кіраўніцтве сяўбы».

Парыйны і савецкія арганізацыі гэтых раёнаў, райкомы партыі і райвыканкомы, як відавочна, звыклі, што веснавая пасевная кампанія з'яўляецца вельмі важнай работай у рэспубліцы, што яны павінны адказацца за сваёчасовае і добрае правядзенне сяўбы, за павышэнне рэалізацыі.

СНК БССР і ЦК КП(б) Б у сваёй пастанове адзначылі, што за адсутнасці пераважна-палітычнай работы і незавольна чым кіраўніцтва сяўбы старшыня расонаскага РВБ т. Партоў і сакратар РК ЦК(б) т. Фрызон засудоўваюць зніжэнні работы. ЦК КП(б) Б і СНК даюць ім магчымасць выправіць становішча спраў у сяўбе, даказаць сваю зольнасць выконваць рашэнні партыі. Урок гэтых кіраўнічых навукаўцаў — яго трэба ўлічыць кіраўнікам адстаючых раёнаў рэспублікі.

Кіраўнікі Сіраўскага раёна сталі на дзень апакушана Цэнтральнага Камітэта партыі і Саўнаркома. Яшчэ 29 красавіка першыня райвыканкома т. Твароўскі і перакар райкома партыі т. Румянцаў вярнулі на радыёпераказчы, што іх раён да мая выканае план веснавой сяўбы на 90 проц. Між тым, у сапраўднасці нават праз Сіраўскага раёна па сяўбе знаходзіцца а апошнім месцы ў рэспубліцы, план-жа алкавой сяўбы ён выканаў толькі на 3,6 проц.

Ёсць і такія раёны, якія хаваюцца за прыміць лічбы выканання агульнага з'яўнага плана сяўбы. Вось, у прыклад, сярэньскага раёна. Тут выкананне плана сяўбы аўса, ажно і вяршыні шпідэты складае блізка каля 100 процантаў. Аж, ёсць рад калгасаў, у якіх вельмі мадуна праходзіць сяўба. Калгас «Чырвоныя пасадкі», напрыклад, план сяўбы аўса выканаў толькі на 57 проц., калгас «Слабада» — на 66 проц., імя Чарыкоў — на 77 проц.

Яшчэ горш абстаці справа ў пасадкай бульбы ў гэтым раёне. В 80 калгасаў Петрыкоўшчыны толькі 16 закончылі пасаду бульбы.

Веснавая пасевная кампанія ў БССР неадлучальна зацягнута. Нельга пераць дзейнае адставанне. Трэба-ж, нарэшце, зразумець, што запіжае веснавой сяўбы можа прывесці да зніжэння ўраджайнасці, да педэбору ў гэтым годзе сотні тысяч пудоў хлеба.

Ні ў якім разе нельга гэтага дапусціць! Неадкладна трэба павысіць тэмпы і якасць правядзення веснавой пасевнай кампаніі. Значыцца прпуская такія спрыяючыя ўмовы сяўбы. План сяўбы павінен быць выкананы кожным калгасам, кожнай брыгадай у сапраўднасці дні. Ні аднаго гектара не павінен заставацца незасяяным з правага кіна.

Цэнтральны Камітэт КП(б) Б і Саўнарком БССР папярэды кіраўнічым Сіраўскага раёна — тт. Твароўскага і Румянцава; Расонскага раёна — тт. Партоў і Фрызона; Лядынскага раёна — тт. Караска і Пойленгольца; Крупецкага раёна — тт. Анюка і Новікава і Ельскага раёна — тт. Пышка і Меліхава, што, калі яны ў бліжэйшыя дні не забяспечаць каронага палення ходу сяўбы, да іх будзе прыняты адпаведныя меры ўзыскання. Гэтае папярэджанне павіна паступіць у аформі кіраўнічым усіх адстаючых па сяўбе раёнаў рэспублікі. З гэтага папярэджання ЦК і СНК усё кіраўнічым арганізмам і рабінных партыйных і савецкіх арганізацыяў павінен зрабіць для сябе апакушаны вывады.

Зраз-жа трэба разгарнуць у кожным саўсе і калгасе, у кожнай брыгадзе такую работу, якая-б забяспечыла паспяховае заканчэнне веснавой пасевнай кампаніі. Нельга спадзявацца на самацёп у правядзенні гэтай вельмі важнай работы. Павіна быць праведзена шырокая палітычна-масавая работа, трэба арганізаваць маса калгаснікаў і калгасніц на хутчэйшай і добракаснае заканчэнне сяўбы.

Выключнае ўвагу трэба аказаць якасці веснавой пасевнай кампаніі. Сяўба павіна быць праведзена толькі высокакасна. Нельга дапусціць таго, як гэта мае месца ў некаторых калгасах Дзяржынскага раёна, калі сёньні дні ўдзельнікі дзённа з'яўляюцца пасяеяна зямлю. За якасць сяўбы павінен быць усталяваны асноўны лічбавы кантроль у кожным калгасе, у кожнай брыгадзе. Паўсюдна выкарыстоўваць усё кожнае і трактарныя сямкі на сяўбе. За гэта, у першую чаргу, яносуць аказацца аграномі райземадзелаў і машына-трактарных станцыяў.

Шырае разгарнуць сацыялістычнае спарніцтва на калгасных і саўскасных палках за хутчэйшае і высокакаснае заканчэнне веснавой сяўбы! Множыцца рады стыханай сельскай гаспадаркі — перадавоў высокіх ураджаў! Аказанне стыханай практычнай дапамогі ў іх рабон; перапасці іх вопыт у ўсе калгасы, брыгады, званні. Аб гэтым ні на адну хвілінку не павінен забываць рабінных партыйных і савецкіх арганізацыяў, кіраўнічых раёнаў, дырэктары саўскаў і машына-трактарных станцыяў.

У сапраўднасці дні трэба ліквідаваць тое ганебнае адставанне ў сяўбе, у якім апынулася наша рэспубліка.

Ліквідаваць апарцістычны самацёк у кіраўніцтве сяўбой!

ЗАЦЯГВАЮЦЬ СЯЎБУ ІЛЬНУ

Веснавая пасевная кампанія гэтага года ў калгасах Дзяржыншчыны праходзіць хуткім тэмпам. На дзённых на 5 мая, план па вярных выканаў толькі на 45,6 проц. У мінулым-жа годзе ў гэты час было засеяна 49,3 проц. яравых.

Ішчэ горш у сяўбе ільну. У мінулым годзе на 5 мая калгасы засеялі ўсяго на 89,5 проц., а ў гэтым — 76,8 проц. Асобныя сельгасствы, як Ступічкі, засеялі толькі 47 проц. ільну, Чарнікі — 48 проц. У гэты час у савецкім Руднінскім раёне Заходняй вобласці, а імя спарніцтва Дзяржынскі раён, скончыў сяўбу ільну.

Сяўба ільну — гэта вельмі важная культура — у раёне неадлучальна зацягнута. Тлумачыцца гэта тым, што рабінная арганізацыя не звярнула на іх належнай увагі, а першых дзён сяўбу пусцілі на самацёк.

Зраз тэмпы сяўбы таксама зусім нікія. Ёсць такія калгасы, што толькі яшчэ пачынаюць раскавацца. У калгасе «Прадзед» дагэтуль не засеяна ільну ні аднаго гектара.

Там, дзе сяўба праходзіць, дапускаецца парушэнне аграэхіміі, нізкая якасць. У калгасе імя Карла Маркса дён на плошчы 5 гектараў пасеван на неапрацаванай зямлі. Многа дзён да дён не падаваны дробныя папярэдыні, сёньні дзе палала. У некаторых калгасах раёна дён пасеван удзельні. Аграномі райземадзела і МТС не оочыць за якасцю.

ЧАМУ БУІНЫ КАЛГАС АПЫНУЎСЯ У ПРАРЫВЕ

Сяўбой у Жабінскім раёне кіруюць незавольна чым. На 5 мая засеяна збожжавых на 67,9 проц., з іх пшаніцай 38,9 проц., ажно — 38,0 проц., аўсам — 79,4 проц. і ільмом 78,7 проц. Замест разгортвання масавай работы і мабілізацыі калгаснікаў на поўнае заканчэнне сяўбы ў раёне заняліся разважаннямі, што для заканчэння сяўбы не хапае насення. Нават сакратар райкома партыі тав. Лехерак трымаецца такоў пшанікай думкі. Параўноўваючы звычку на 1 мая са звычкай году сяўбы за 5 мая, ён прыходзіць да вываду, што паловы прапант сяўбы за пяцідзень фарс пазівае, а значыць у раёне няма больш насення.

У сапраўднасці-ж насенне ў калгасах ёсць, але ні раіза (загачык тав. Параў), ні машына-трактарная станцыя не маюць поўнага ўважліва насення. У асноўку некаторага калгаса окарэсталі насенне не па прызначэнні. Старшыня сельгасгаспадарчай арміі «Новы Вінаград» тав. Спешны без вельма калгаснікаў узяў сабе 87 кілаграмаў збожжа і разбаваруў 25 цэнтнераў бульбы. І гэта не адзіні.

Калгас імя Кірова лічыць у раёне адным з буйнейшых. Сяўбу-ж ён чакаў зусім непадарыўчым, цягваючы сяўбу асобнымі брыгадамі дзямлі да тагога становішча, што коні зара не могуць ісці ў баракі.

Старшыня калгаса Самусёў дэзарганізуе калгаснікаў, развальвае прафінту

АДНААСОБНІКІ ЗАБЫТЫ

На 5 мая план сяўбы аўса, ажно і вяршыні шпідэты на калгаснаму сакратару Петрыкоўскага раёна выканаў прыблізна на 100 проц., ільну — на 96,2 проц.

Але за гэтымі сярэднімі лічбамі хаваюцца шмат калгасаў, якія ішчэ адстаюць па сяўбе.

Калгас «Чырвоны пасадкі» план сяўбы выканаў толькі на 57 проц., калгас «Слабада» — на 66 проц., імя Чарыкоў — на 77 проц. Сяўбу аўса не скончылі больш 15 калгасаў Петрыкоўшчыны. 3 80 калгасаў раёна пасаду бульбы закончылі толькі 16 калгасаў. У калгасе «Новыя жытні» з планавых 115 гектараў пасаджан усяго 41 гектар бульбы.

Вельмі дрэнна абстаці справа ў сяўбе ў аднаасобніцкіх сакратары. На 5 мая план сяўбы ранніх зернявых, тэхнічных культур і бульбы аднаасобнікам выканаў усяго на 37 проц.

Рабінныя арганізацыі і сельскай саветы самаўхіляліся ад кіраўніцтва сяўбой у аднаасобніцкіх сакратары, 87 аднаасобніцкіх вёскі Жабіншчыны, Сіраўскаўскага сельгасствы, ажно і па сёння не вядуць, дзе ім сёньні. Яны некалькі раз звярталіся ў сельсавет і райземадзел, каб адлілі ім зямлю для сяўбы, але зямля і да гэтага часу не паказана. На гэтай-жа прычыне не прыступілі да сяўбы аднаасобнікі Макарыцкага і Боньвіцкага сельгасствы. (ВЕЛТА).

СЕЮЦЬ УРОСКІД

Балгасы Домжарыцкага сельгасствы, Вігымольскага раёна, павінен засеяць 120 гектараў радоннай сельскай. План веснавой сяўбы на 5 мая калгасам выканаў на 75 процантаў, а радоннай сельскай не пасевана ні аднаго гектара. Дырэктар Мяскаўскага МТС тав. Іскаў усе яшчэ іграе пасадку ў калгасе сельскай.

У калгасе Вігымольскага сельгасствы (старшыня тав. Аўсёў) ёсць тры трактарныя сямкі, але яны да гэтага часу не адрэгуляваны, а ў калгасе сёньні ўроскі.

Трактарны парк Вігымольскага сельгасствы тав. Магдзінаў веснавай работы ў пераважна на мільяны вяршыні выканаў на 15 проц. Работа трактарных брыгад не арганізавана, трактары не забяспечаны гаручым і заласенным частамі. У калгасе імя Дзяржынскага, «Чырвоны расвет» і «Чырвоны ваяк» 6 трактароў прасталі без работы два дні, а ў калгасе імя Варшавы трактар прастаў чатыры тыдзні.

Некаторыя калгасы Вігымольскага сельгасствы паруюць аграпрамыслай. Брыгадзір Пруднін у калгасе імя Варшавы 2 гектары засеяў толькі па бараганаваным збытву, а ў калгасе «Чырвоны расвет» збытва, як правіла, зусім не барагануць. (ВЕЛТА).

ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

З 27 красавіка па 5 мая г. г. адбыўся III пленум Цэнтральнага Камітэта ЦВК.

Пленум ЦК ВКП(б) абмеркаваў навуковыя патэнцыялы:

1. Падрыхтоўка камсамольскіх арганізацыяў да выбараў у саветы па новай зварачай сістэме і недахопы палітыка-зварачай работы ў камсамоле.
2. Справаздачы і выбары камсамольскіх арганізацыяў.

Дакладчык тав. ЛУН'ЯН'А.

НА ПЛЕНУМЕ ЦВК

Пленум прыняў па гэтых дакладах адпаведныя рашэнні.

У сувязі з пераходам на ільну работу, пленум вызначыў тав. Мусіна ад работ закладчы адказа пінераў ЦК ВКП(б) і ад абавязкаў члена бюро ЦК ВКП(б) тав. Снежова ад абавязкаў члена бюро ЦК.

Заключэнне адказа пінераў ЦК ВКП(б) і членам бюро ЦК зварачан тав. Назарэраў.

У работх пленума прымаў ўдзел сакратар ЦК ВКП(б) тав. Андрэў А. А. (ВЕЛТА).

ПОСЕХІ ТРАКТАРЫСТА САПЕГІ

Упарта змагаўся трактарыст Кармянскага МТС Сапегі Васіль за выкананне плана радоннай сяўбы.

За дзень ён засеяў па 25 і больш гектараў. Зара ён дабіўся таго, што заняў па выкананню плана радоннай сяўбы першае месца ў МТС. Замест планавых 150 гектараў т. Сапегі засеяў 220 гектараў. Сяўба праведзена высокакасна.

Да заканчэння сяўбы т. Сапегі абавязваў засеяць ішчэ не менш чым 100 гектараў. І. КАВАЛЕЎ.

НА СХОДЗЕ АКТывА РАБОТНІКАЎ МАСТАЦТВАЎ

Далад тав. Ткачэвіча аб выніках Пленума ЦК ВКП(б) і заках работнікаў мастацтваў працягваюць 8 мая звыш трох гадзін. Але вельмі было здушэнае ўдзельніцкіх слова, калі высветлілася, што дакладчы ішчэ не сказаў усяго, аб чым ён лічыў патрэбным гаварыць. Заканчэнне даклада было перагнае і адбылася ўчора на працягу амаль двух гадзін. Тав. мякка кажуць, здушэнае часам наўрад ці карысна для слова. Толькі невялікая група амагараў славесных практыкаваній змогла выслухаць ад пачатку і да канца «амытных» даклад тав. Ткачэвіча. Не вылакова у часе даклада, у накой побач з залай, дзе адбылася сход, было людзей не менш, чым у самой сяўбе.

У сваім дакладзе тав. Ткачэвіч пераваж ахапіў «усё і ўсё». Але, як і трэба было чакаць, атрымалася гэта зусім павольна. Называючы адныя даклад тав. Ткачэвіч фактычна зыў да спэцыяльна аалянданна ад тых справах на Фронне мастацтваў, якія ў сваёй пераважнай большасці (і ў такім выглядзе, як яны прасталі ў і дакладзе) былі вядомы і да схода. Побач з асобнымі каштоўнымі заўвагамі па некаторых пытаннях, т. Ткачэвіч без пачуцця меры прысвечыў значную частку свайго даклада агульным «чарговым зачам», «спрабам» і т. д. Нельга апраўдаць такую якасць даклада тым, што тав. Ткачэвіч «новы работнік» у кіраўніцтва на справах мастацтваў, бо ён на сваёй ранейшай работне быў пера-срэдна звязан з усімі галінамі мастацтваў, а былі начальнікі кіраўніцтва т. Паскевіч працуе зраз яго намеснікам. Незавольна чым даклад — яры паказальны таго, што ў кіруючых аргазах мастацтваў БССР няма ішчэ патрэбнага разумення рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б), сапраўднае становішча і сучасных задач мастацтваў.

Першым пасля даклада ў спрэчку выступіў выконваючы абавязкі дырэктара Яўрэйскага дзяржаўнага тэатра т. Левітэ. Ён на разе канкрэтных фактаў ўскрыў прычыны, якія прывялі тэатр да пажыга становішча. Тав. Левітэ гаворыць, што тэатр мае ў сваім рэпертуары ніводнай паставы з савецкай тэматыкай таку, што мастацкі кіраўнік тэатра т. Рафальскі ад-

БРЫГАДА ЯКУТОВІЧ ПРАЦУЕ БЕЗ ДАПАМОГІ

БАРМА. Соля Якутовіч трактарнай брыгадай кіруе першы год, але МТС (дырэктар Бедаўсаў) замест дапамогі тэрміюць работу.

Трактары на ўчасткі апраўлены без патрэбнага інвентару і гаручага. Брыгада мае для гаручага толькі ашу чыста. 3 прычыны адсутнасці запаса гаручага трактары прастойваюць па некалькі дзён.

У АПОШНІЮ ГАДЗІНУ ІСПАНСІ УРАД АБ ПАДЗЕЯХ У КАТАЛОНІ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 9 мая. (ВЕЛТА). Учора позна ноччу закончылася надзвычайнае пасляжонне савета міністраў Іспаніі. Пасля пасляжоння міністраў асеты Эрнандэс паведаміў прадстаўніцтву друку, што ўрад, разгледзеўшы пытанне аб падзеях у Каталоніі, аднагалосна паставіўся: 1) самым суровым чынам абудзіць віноўнікаў падзей у Каталоніі, бо толькі ворагі рэспублікі, зацікаўлены ў тым, каб затруціць перамогу народу над фашызмам, могуць падняць зброю супроць законнай рэспубліканскай улады; 2) зрабіць найгорнейшае расследаванне прычын і ходу памыненняў падзей і пакараць з усёй строгасцю закона ачальнічых дзеянняў, меўшы на ўвазе, што ў Каталоніі; 3) з усёй наўхільнасцю разаб'юць грамадзянскае пасляжонне, папярэдычы, што будзе ўжыты самыя суровыя меры да тых, хто будзе прапярэдычыць выкананне гэтага; 4) мінутой унутраных спраў даручана неадкладна зняць з грашні, дарог і портаў усяляка віду ахону і кантроль, якія не з'яўляюцца ў яго владзі.

Урад спадэюцца, дадаў Эрнандэс, што ўсе профсаюзныя арганізацыі і палітычныя партыі акажуць максімальную садынасць для хутчэйшага выканання гэтых мер, якія забяспечаць мір і ошкы у тылу.

НА ПЛЕНУМЕ ЦВК

Ужо на працягу некалькіх дзён на VI пленуме Усеагульнага Цэнтральнага Савета профсаюзных арганізацыяў прапуюць камітэты:

1. Падрыхтоўка камсамольскіх арганізацыяў да выбараў у саветы па новай зварачай сістэме і недахопы палітыка-зварачай работы ў камсамоле.
2. Справаздачы і выбары камсамольскіх арганізацыяў.

Дакладчык тав. ЛУН'ЯН'А.

НА ПЛЕНУМЕ ЦВК

Пленум прыняў па гэтых дакладах адпаведныя рашэнні.

У сувязі з пераходам на ільну работу, пленум вызначыў тав. Мусіна ад работ закладчы адказа пінераў ЦК ВКП(б) і ад абавязкаў члена бюро ЦК ВКП(б) тав. Снежова ад абавязкаў члена бюро ЦК.

Заключэнне адказа пінераў ЦК ВКП(б) і членам бюро ЦК зварачан тав. Назарэраў.

У работх пленума прымаў ўдзел сакратар ЦК ВКП(б) тав. Андрэў А. А. (ВЕЛТА).

НА СХОДЗЕ АКТывА РАБОТНІКАЎ МАСТАЦТВАЎ

Далад тав. Ткачэвіча аб выніках Пленума ЦК ВКП(б) і заках работнікаў мастацтваў працягваюць 8 мая звыш трох гадзін. Але вельмі было здушэнае ўдзельніцкіх слова, калі высветлілася, што дакладчы ішчэ не сказаў усяго, аб чым ён лічыў патрэбным гаварыць. Заканчэнне даклада было перагнае і адбылася ўчора на працягу амаль двух гадзін. Тав. мякка кажуць, здушэнае часам наўрад ці карысна для слова. Толькі невялікая група амагараў славесных практыкаваній змогла выслухаць ад пачатку і да канца «амытных» даклад тав. Ткачэвіча. Не вылакова у часе даклада, у накой побач з залай, дзе адбылася сход, было людзей не менш, чым у самой сяўбе.

У сваім дакладзе тав. Ткачэвіч пераваж ахапіў «усё і ўсё». Але, як і трэба было чакаць, атрымалася гэта зусім павольна. Называючы адныя даклад тав. Ткачэвіч фактычна зыў да спэцыяльна аалянданна ад тых справах на Фронне мастацтваў, якія ў сваёй пераважнай большасці (і ў такім выглядзе, як яны прасталі ў і дакладзе) былі вядомы і да схода. Побач з асобнымі каштоўнымі заўвагамі па некаторых пытаннях, т. Ткачэвіч без пачуцця меры прысвечыў значную частку свайго даклада агульным «чарговым зачам», «спрабам» і т. д. Нельга апраўдаць такую якасць даклада тым, што тав. Ткачэвіч «новы работнік» у кіраўніцтва на справах мастацтваў, бо ён на сваёй ранейшай работне быў пера-срэдна звязан з усімі галінамі мастацтваў, а былі начальнікі кіраўніцтва т. Паскевіч працуе зраз яго намеснікам. Незавольна чым даклад — яры паказальны таго, што ў кіруючых аргазах мастацтваў БССР няма ішчэ патрэбнага разумення рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б), сапраўднае становішча і сучасных задач мастацтваў.

Першым пасля даклада ў спрэчку выступіў выконваючы абавязкі дырэктара Яўрэйскага дзяржаўнага тэатра т. Левітэ. Ён на разе канкрэтных фактаў ўскрыў прычыны, якія прывялі тэатр да пажыга становішча. Тав. Левітэ гаворыць, што тэатр мае ў сваім рэпертуары ніводнай паставы з савецкай тэматыкай таку, што мастацкі кіраўнік тэатра т. Рафальскі ад-

БРЫГАДА ЯКУТОВІЧ ПРАЦУЕ БЕЗ ДАПАМОГІ

БАРМА. Соля Якутовіч трактарнай брыгадай кіруе першы год, але МТС (дырэктар Бедаўсаў) замест дапамогі тэрміюць работу.

Трактары на ўчасткі апраўлены без патрэбнага інвентару і гаручага. Брыгада мае для гаручага толькі ашу чыста. 3 прычыны адсутнасці запаса гаручага трактары прастойваюць па некалькі дзён.

У АПОШНІЮ ГАДЗІНУ ІСПАНСІ УРАД АБ ПАДЗЕЯХ У КАТАЛОНІ

ВАЛЕНСІЯ (горад на ўсходнім узбярэжжы Іспаніі, часовае рэзідэнцыя ўрада), 9 мая. (ВЕЛТА). Учора позна ноччу закончылася надзвычайнае пасляжонне савета міністраў Іспаніі. Пасля пасляжоння міністраў асеты Эрнандэс паведаміў прадстаўніцтву друку, што ўрад, разгледзеўшы пытанне аб падзеях у Каталоніі, аднагалосна паставіўся: 1) самым суровым чынам абудзіць віноўнікаў падзей у Каталоніі, бо толькі ворагі рэспублікі, зацікаўлены ў тым, каб затруціць перамогу народу над фашызмам, могуць падняць зброю супроць законнай рэспубліканскай улады; 2) зрабіць найгорнейшае расследаванне прычын і ходу памыненняў падзей і пакараць з усёй строгасцю закона ачальнічых дзеянняў, меўшы на ўвазе, што ў Каталоніі; 3) з усёй наўхільнасцю разаб'юць грамадзянскае пасляжонне, папярэдычы, што будзе ўжыты самыя суровыя меры да тых, хто будзе прапярэдычыць выкананне гэтага; 4) мінутой унутраных спраў даручана неадкладна зняць з грашні, дарог і портаў усяляка віду ахону і кантроль, якія не з'яўляюцца ў яго владзі.

Урад спадэюцца, дадаў Эрнандэс, што ўсе профсаюзныя арганізацыі і палітычныя партыі акажуць максімальную садынасць для хутчэйшага выканання гэтых мер, якія забяспечаць мір і ошкы у тылу.

НА ПЛЕНУМЕ ЦВК

Ужо на працягу некалькіх дзён на VI пленуме Усеагульнага Цэнтральнага Савета профсаюзных арганізацыяў прапуюць камітэты:

1. Падрыхтоўка камсамольскіх арганізацыяў да выбараў у саветы па новай зварачай сістэме і недахопы палітыка-зварачай работы ў камсамоле.
2. Справаздачы і выбары камсамольскіх арганізацыяў.

Дакладчык тав. ЛУН'ЯН'А.

НА ПЛЕНУМЕ ЦВК

Пленум прыняў па гэтых дакладах адпаведныя рашэнні.

У сувязі з пераходам на ільну работу, пленум вызначыў тав. Мусіна ад работ закладчы адказа пінераў ЦК ВКП(б) і ад абавязкаў члена бюро ЦК ВКП(б) тав. Снежова ад абавязкаў члена бюро ЦК.

Заключэнне адказа пінераў ЦК ВКП(б) і членам бюро ЦК зварачан тав. Назарэраў.

У работх пленума прымаў ўдзел сакратар ЦК ВКП(б) тав. Андрэў А. А. (ВЕЛТА).

НА СХОДЗЕ АКТывА РАБОТНІКАЎ МАСТАЦТВАЎ

Далад тав. Ткачэвіча аб выніках Пленума ЦК ВКП(б) і заках работнікаў мастацтваў працягваюць 8 мая звыш трох гадзін. Але вельмі было здушэнае ўдзельніцкіх слова, калі высветлілася, што дакладчы ішчэ не сказаў усяго, аб чым ён лічыў патрэбным гаварыць. Заканчэнне даклада было перагнае і адбылася ўчора на працягу амаль двух гадзін. Тав. мякка кажуць, здушэнае часам наўрад ці карысна для слова. Толькі невялікая група амагараў славесных практыкаваній змогла выслухаць ад пачатку і да канца «амытных» даклад тав. Ткачэвіча. Не вылакова у часе даклада, у накой побач з залай, дзе адбылася сход, было людзей не менш, чым у самой сяўбе.

У сваім дакладзе тав. Ткачэвіч пераваж ахапіў «усё і ўсё». Але, як і трэба было чакаць, атрымалася гэта зусім павольна. Называючы адныя даклад тав. Ткачэвіч фактычна зыў да спэцыяльна аалянданна ад тых справах на Фронне мастацтваў, якія ў сваёй пераважнай большасці (і ў такім выглядзе, як яны прасталі ў і дакладзе) былі вядомы і да схода. Побач з асоб

НА РАЁННЫХ ПАРТЫЙНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ

СТАЛІНСКІ РАЁН

Ранішняе пасяджэнне раённай партыйнай канферэнцыі Сталінскага раёна 9 мая пачалося з абмеркавання кандыдатур, выслушаных дэлегатамі на гарадскую партыйную канферэнцыю з правам рашаючага галасу.

Пасля абмеркавання некалькіх кандыдатур білі зроблены перапыткі для прывядзення галасавання кандыдатаў у члены пленума раёна. Канферэнцыя ўстанавіла колькасць кандыдатаў у члены райкома 7 чалавек. У выніку тайнага галасавання большасцю галасоў абрана ўсяго толькі 4, а астатнія атрымалі менш, чым 50 галасоў.

У часе работы шчотнай камісіі па падліку галасоў на кандыдатаў у члены пленума раёна, канферэнцыя прадаўжала абмеркаванне кандыдатур дэлегатаў на гарадскую партыйную канферэнцыю.

Ранішняе пасяджэнне закончылася абмеркаваннем кандыдатур, выслушаных дэлегатамі на гарадскую партыйную канферэнцыю.

На вчэрнішнім пасяджэнні абмеркавалі кандыдатуры для закрытага галасавання ў склад рэвізійнай камісіі раёна, а таксама было праведзена тайнае галасаванне кандыдатур, выслушаных дэлегатамі на гарадскую канферэнцыю.

Сёння канферэнцыя замякчыла сваю работу.



Прапагандысты гомельскага чыгуначнага вузла і завода Імя Ленінаўскага за падрыхтоўкай да заняткаў у партыйнае паддзяленне Беларускай чыгучкі. Фото Шаевича (БСФ).

ПЕРШЫЯ КРОКІ РАБОТЫ НОВАГА ПАРТБЮРО

(У архіўнік большасцю).

Члена парткома тав. Сімолава заўважылі лічылі «маўчалышам». На партыйных сходах ён забіраўся ў вутко, ніколі не выступаў, стараючыся аставацца нейтральным. Так было да апошняга справядліва-выбарчага партыйнага схода.

Новае партыйнае бюро чула і ўважала да падліку та Сімолава. Сакратар партбюро тав. Волкаў узяўся сам дапамагчы Сімолаву ў вучоба, і раз у падліковы праводзіць з ім індывідуальныя заняткі. Зараз Сімолаў стаў актыўным членам партыі, сур'ёзна працуе над пашырэннем свайго тэарэтычнага ўзроўня, вывучае чытае глыбока гісторыю большасці партыі.

Пасля справядліва-выбарчага партыйнага схода прынятыя папярэднія работы партбюро з асобнымі камуністамі.

У партыйным жыцці адчуваецца ажыццеленне. Справядліва-выбарчы сход аказаўся вельмі павучальным, і зараз новае партбюро, вылучыўшы прамысловыя камуністаў, прыступіла да іх накіраванага выхавання. Асноўнае ўвага сканцэнтравана на прапагандзе рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б), хадзіла і заключнага слова таварыша Сталіна. Гэтыя рашэнні хваляюцца да кожнага камуніста і байца шляхам глыбокага іх вывучэння.

Уважлася адназначнае жаданне камуністаў за даражэную справу, асабліва ў паддзяці сваёй ідэя-накіраванага ўзроўня. На справядліва-выбарчым сходзе партбюро тав. Волкаў узяўся сам дапамагчы Сімолаву ў вучоба, і раз у падліковы праводзіць з ім індывідуальныя заняткі.

дэ сямі-тэму з членаў партыі прышлося пачуць німаля сур'ёзных і горкіх ісцін. Так, члена партыі тав. Грошнікова, добрага камандзіра, выдатна ведаюча сваю ваенную спецыяльнасць, таварышы абвінавачвалі ў слабым партыйным росце. Тав. Грошнікова з крытыкай сваіх таварышніх з'яваў адназначна вынікі і зараз ён ўзموўлена працуе над вылучэннем класіфікацыі марксізма-ленінізма, агульнае надобнае заняты школы, канспект прапрацаваны матэрыялы.

Пасля справядліва-выбарчага схода камуністы больш сур'ёзна пачалі вывучаць ваенную тэхніку, узяліся скараціць дэлаваў кваліфікацыю. Толькі п'яціна партыйнае бюро адзначыла рост у гэтым напрамку членаў партыі тав. Дарэва і Пуціліна.

Вялікую ўвагу партбюро ўважэе работу з камсамоламі. Для неспаряднага данамоці камсамоўскай арганізацыі да яе прымарнаваць членам бюро тт. Цолаў, Філічэнка, Казеяў.

Ужо зараз камуністы адчуваюць першыя крокі работы новазараднага партыйнага бюро. Але гэты толькі пачатак. Справа выключна ў тым, каб да кажнага члена партыі прывесці прамысловы камуністаў, выхавання іх на справядліва-выбарчым сходзе, каб перабудова ўнутрыпартыйную работу ў адпаведнасці з патрабаваннямі рэшэнняў Пленума ЦК ВКП(б).

І. БАС.

Работа прамысловасці БССР у красавіку

Да даных Бюроўлітвы Наркмагтота ўся прамысловасць БССР (без лесагадовага) выканалі план за красавік на 97,1 проц. Сваю план прамысловасць дала 92,6 проц. месячнага плана, у тым ліку Наркмагтпрому (без прынятага заводу) 91,8 проц. плана. Наркмагтпрому — 86,4 проц. Наркмагтпрому — 93,2 проц. Наркмагтпрому — 99,5 проц. «Самозагрузка» (толькі на муніцыпальна) — 93 проц. Рэспубліканская прамысловасць (без лесагадовага) — 99,6 проц., у тым ліку Наркмагтпрому — 99,5 проц., Наркмагтпрому (без лесагадовага) 93,8 проц., Наркмагтпрому — 100,8 проц., Наркмагтпрому — 100,2 проц., Наркмагтпрому (Беларусь) — 106,9 проц. Апроч таго план лесагадовага Наркмагтпрому выканалі на 99,8 проц.

З буйнейшых прамысловых гарадоў БССР красавічнік план выканалі толькі Менск (101,5 проц.) і Барысаў (101,9 проц.). Не выканалі месячнага плана Віцебск (92,4 проц.), Гомель (96,4 проц.), Магілёў (95,7 проц.), Орша (92,8 проц.) і Рачыца (93,9 проц.).

КАГАНОВІЦКІ РАЁН

На рашэнні пасяджэнні 9 мая, канферэнцыя прыняла рэзалюцыю па справядліва-выбарчым дакладу сакратара райкома тав. Вероўчана аб рабоце райкома партыі.

Партыйная канферэнцыя адзначыла, што ўспрымае таварыша Сталіна ў сваім гістарычным дакладзе на Пленуме ЦК ВКП(б) некалькіх партыйнай работы падліку і пачынаючы адносіцца да работ і арганізацыі партарганізацыі Кагановіцкага раёна.

Адзначыўшы, што на канферэнцыі, так і справядліва-выбарчым сходам партыйных арганізацый зроблі толькі першыя крокі ў разгортванні сапраўды большасцінай крытыкі і самакрытыкі, канферэнцыя абавязала новы склад райкома і ўсю партарганізацыю раёна рашучым чынам разгортваць крытыку і самакрытыку ў сваёй штодзённай рабоце. На жаль гэтай крытыкі — усюды да канца некалькіх работ, узяць рэвалюцыйную шляхасць.

У сваёй рэзалюцыі на справядліва-выбарчым сходзе канферэнцыя абавязала новы склад райкома ўзмацніць пастаянную сувязь з арганізацыйнымі арганізацыямі і радыкальнымі членамі партыі, дыферэнцыючы кіраванне ў адпаведнасці з асаблівасцямі кожнай арганізацыі.

Канферэнцыя патрабавала ад новага схода райкома асабліва ўвагі да ўважання партыйнай работы ў тых арганізацыях як ВШ, Наркмагтпрому, Інстытут навуковай паслугі, Наркмагтпрому і Даржплан, у якіх арганізацыя перацінула.

Канферэнцыя таксама адзначыла, што на раён, так і партыйны арганізацыі зусім напруда перабудоваў работу ў адпаведнасці з рашэннямі лютаскага Пленума ЦК ВКП(б), гістарычнага дакладу і заключнага слова таварыша Сталіна. Канферэнцыя даручыла райкому партыі і ўсім партыйным партарганізацыям у асноўнай сваёй работы паклікаць выхаванне рашучай гэтага Пленума, вывучыць усе матэрыялы выхавання камуністаў на справядліва-выбарчым партыйным сходзе, а таксама на канферэнцыі і пачынаць ва ўспрымае моральным чынам на кіраванні некалькіх партыйнай работы.

Канферэнцыя даручыла райкому партыі накіраваць усе сваю ўвагу на захаванне неспаряднасці статута партыі — аснову партыйнага жыцця.

У сваёй рэзалюцыі канферэнцыя звярнула ўвагу новага схода райкома на неабходнасць рашучага палітычнага выхавання работы сярод кіруючага партыйнага актыва.

На ранішнім пасяджэнні канферэнцыя пачала тайнае галасаванне кандыдатур у новы склад райкома.

На вчэрнішнім пасяджэнні канферэнцыя заслухала паведамленне шчотнай камісіі аб выніках тайнага галасавання ў склад новага райкома. Большасцю галасоў у склад райкома партыі абрана 27 чалавек.

Вчэрняе пасяджэнне канферэнцыі закончылася абмеркаваннем кандыдатур у спіс для тайнага галасавання кандыдатаў у члены райкома.

У. Ц. ФРЫЦ.

ВАРАШЫЛАЎСКІ РАЁН

На ранішнім пасяджэнні 9 мая адбылося тайнае галасаванне дэлегатаў на гарадскую партыйную канферэнцыю з правам рашаючага галасу. Са 115 кандыдатур, якія балатваліся, была абрана 80.

На вчэрнішнім пасяджэнні канферэнцыя абмеркавала кандыдатуры дэлегатаў на гарадскую партыйную канферэнцыю з правам рашаючага галасу.

радкага галасу. Было выстаўлена 85 кандыдатур, 5 з іх атрымалі адгол. У выніку тайнага галасавання выбраны 19. Канферэнцыя зацвердзіла кандыдатуры тав. рэвалюцыі на справядліва-выбарчым сходзе райкома. Удара канферэнцыя зацвердзіла работу.

Р. Д.

АЗНАМЕНАВАНА ГІСТАРЫЧНАЯ ДАТА

ВІЦЕБСК. Вал Дома партыйнага арганізацыі сакратара парткома, партыі, работнікі-камуністы, члены радыкальнай фабрычна-заводскай гасет. Таварышы прыйшлі сюды, каб азнаменавалі гістарычную дату — Дзень друку і 25-годдзе «Правды».

З дакладам аб 25-годдзі «Правды» і аздачка большасці дзень выстуліў рэдактар гасеты «Віцебскі пролетарыяў» Г. Фрэдзіна. У сваім дакладзе ён ахарактарызаваў гістарычны шлях «Правды», спад на працягу чвэрці стагоддзя горадскосцю ваіны спад Леніна—Сталіна.

«Правда» неа вылучыла ўсе павольнае вытанчэнне за генеральную лінію нашай партыі, — гэе гаварылі ўсе выступальныя ў спрэчках. Таварышы крыкавалі гаром партыі, рэвалюцыі раённай гасеты за слабое ўзначальванне ў разгортванні большасцінай крытыкі і самакрытыкі, слабую дапамогу ў рабоце фабрычна-заводскага друку, а таксама за тое, што партыйны актыв не асыялае становачы вопыт работнікі асобных партыяў, асабліва пасля справядліва-выбарчых сходаў, з тым каб на гэтым прыкладзе павучальна імяны партыйны партарганізацыі.

Сход партыйнага актыва пасля прыняцця пісьма «Правда», у якім запавядае, што перапоўненны партыйны актыв у сваю партыйную работу, віцебскай партыйна-арганізацыі будзе вытанчэнне за вытанчэнне рашэнняў Пленума ЦК ВКП(б) і ўважання таварыша Сталіна.

А. Р. ЗАРУБЕЖНЫ.

ПАГРАНІЧНЫ ЭПІЗОД

(Н А Р Ы С)

За высокім борам даравае кароткі асцяпні дзень. Яшчэ спецыяла пазалоты вярні вершы ўагонічых хвой і яліна, а ўнізе, між аб'імаў вымаў, залатана цені, і непрыкметна кроўдэцца вчэрні зморк.

Умяноўка ботамі являючы мох і сухое апаўнае лісце, між дрэў праіравацца шыракалечы Ключонак Сяргей, жаласіні стаяць пагранічнае жаласа. У адной рупе ён трымае тапор, у другой — малады белы баравік, выпадкова знойдзены ў гаі. Ключонак ідзе, выскока задрываючы галаву, молькі час-ад-часу адрываючы вочы ад высокай дрэў. Яму трэба знайсці яшчэ хоп-бо апаўнае лісце, і тады можна зноў-бо апаўнае лісце з поўным вазом дрэў. Набліжаецца хмары, блізіцца ноч, і Сяргей сімпаецца.

У лесе пахне сырацою, грыбамі. Шуміць галля, і памоўкае дубовае лісце круціцца і паветры, спадзе на дол. Недае воднае чутны гукаў ўдары тапароў жаласініцаў чапвертай брыгады.

Сяргей паскарае кроў. Упердае, у гучым варажыку маладых жал, нечэпама білізну чырвоное пойма неважлівае жалса. Хвіліну Сяргей стаіць нерухома: калісьці ў такі позні час блізка ля грашчыні здывіў і запікаў яго. Разгортваючы рукамі жалыя весткі, Ключонак аспрыжэ падыскаліць блізка. Зрадынікі мана траціць трапіўша па ногі сухая жаліна і адразу-ж ля жалса, нібы падкінуў прыжымам падмацацца незнамы чалавек. Чорны піжака, пакамечаны і спёрты, мейскавае вясце на яго няважліва ступалы жалыя шлях. На галашах асахола жалатнае грав. Пры слабых святле жаласініцаў жалы Сяргей падважыла твар незнамаца: жалды яшчэ, надважыч белы, аброслы рэкама рыважатава бародою, ён выдае залатую трыбу. Ворачка гэтага чалавек, яго рэзкі рухі, устрыжываючы позір малых шэршч авачі — усе выкінае ў жаласініца вострую жалараснасць, не раз праверана за галы жылца на грашчыні.

— Вы хто будзеце грамадзянін? — і разам з завянтым чыма іштэтычнае па ражэдае тапор з левай рукі ў правую. Малады прыгожы баравік падае на апаўнае. Белая паначка адламваецца і коціцца ў гарачы пошак. Чалавек у чорным ліпкім пошрама кашачых авачі сонца за жаласініца, аджывае, расцягваючы словы:

— Пні каручо. Ад аршэй адстаў і рашыў зачэпаць тут. Папаўна прыдэцца ісьці ў вёску... Дождз будзе, — павявае ўвэрх на ўспымаючых вадзасцінах хмары незнамы і намераецца ісьці.

— Паважыце вышыя дакумэнты! — па пёржаму вачыма ўсіх пагранічных жаласініцаў прапавіравае яму Сяргей.

Незнамы паварачвае галаву ў той бок, ажыць далагоўты удары тапароў, хвіліну прыслуховаецца, і, пагардына ўсімхнуўшыся Сяргею, з фальшывай бестурботнасцю, ціха пасвітавачы, ідзе ў густыя жалы...

Я агню пуста. Толькі некалькі рэссуха трыбула галля ў напрамку, вуды кінуўся Ключонак Сяргей.

Гучоце зморк, шуміць у галлі асцяпні веча. Зусім нізка павісла ціпная жалса на хмары, і першыя крокі дожджу сімпаецца на жалашах паклінутага жалса...

узброеных людзей і, аспазнаўшы сваіх, охадзіцца рэкам.

— Выслушаў у рух... Што-ж, мы можам пачэпаць. А туды ён не пройдзе...

Людзі разгудзіліся: адна група — да пагранзастаны, другая — у напрамку да стаянцы жаласа. У апошняй чуваць голас Ключонака Сяргея.

А вакоя па-рапейнаму шуміць дождз і пермытны вепер... На гэтым участку грашчыні, я і на ўсёй поўначы БССР, мюста асць. Чорнае возера, сіспытае борам, зарасло зверху імхом, і нікому не вадзімыя свежы вадзун між асцяпных акал на сярэдзіну, да неважліва астраўка. На пасвятлеўшым небе ён ледзяе вылучаецца кулка высокай дрэў. Яно зморачына высока імяны былі маўжлівымі сведкамі таго, як жалы, цяжка салучы, правальваючыся, поўз па жалатнай багце возера і знік на астраўку.

Пазней сюды прышоў сабака з навадзіркам, узброеным наганам, спыніўся ля вадзі, на якой ужо стаялі дажджавыя бурбалкі, адбег крыку жалы і бездапаможна акруціўся на месцы...

Амаль усе ноч з рэзкімі перапыткамі ліў надакучым дождз, а рапцовам рывыліся ніжкі хмары і засвіліла жаласініца сонна. Апаўна і чыстыя, нерухома стаяць жалыя жалы, і з пакуючых лістаў спадаюць празрыстыя кроплі дажджавога рася.

Бакан Пётр вышаў з хаты, каб ісьці на работу ў жалса, і мывалі залобаваліся на рэдыска прыгожы асцяпні рашчыні, баграна-ярым уборам лесу, што абступіў высьветлі з будынкамі жаласініцаў. Бакан ажычывае яшчэ стому ад учарашняй бясспыльнай ночы, што правёў з умі жаласініцамі і пагранічнікамі ў лесе, і цяпер ідзе павольна, абходзячы дажджавыя лужыны.

Наустрач з лесу выхадзіць высокай малады чалавек, апрануты ў чорнае. Пётр пачынае аглядацца незнамаца, яго мокрую вопратку. Той? аджываецца першым:

— Скажыце, як тут праціць ў сельсаве?

Голас сімпаецца, прастушаны, з хрыпам.

— Паважыце мне ваш пашпарт, туды і дарогу пакажу. — і Бакан падмаўжэчы яшчэ блізка.

За ружом

ТРАЦКІСЦКА-ФАШЫСЦКАЯ ПРАВАКАЦЫЯ ў БАРСЕЛОНЕ

Апошнія паведамленні праіваюць святло на падзеі, якія адбыліся ў галоўным горадзе Каталонскай аўтаномнай вобласці Барселоне.

Барселона — самы буйны горад Іспаніі, важнейшы пэтр дэка і апрацоўнай прамысловасці, дзе канцэнтравана 25 проц. усяго прамысловага прадукцыята Іспаніі, з насельніцтвам у 1.200 тыс. чалавек.

Каталонія магла-б стаць нагульнай апернай базай барацьбы з фашысцкімі інтэрвентамі, магла-б з'явіцца новагэарграфічнае рэзерва сіл іспанскай рэвалюцыі, калі-б не анарха-сіндыкалізм, які на працягу доўгіх гадоў застрыжываў палітычны рост, арганізацыйнае аб'яднанне і ўмацаванне пролетарыята, якім з'яўляецца яго моц і бясспасоўнасць у барацьбе.

Анархічны арганізацыі ўважодзяць у агульнанародным фронце, падтрымліваюць іспанскі ўрад, але сваімі іштэтыямі, свайбодна пераўтвараюць, сваімі часамі шкіднымі тэндэнцыямі яны кілі не раз вяду на мылі ворага.

Адным з пачуццяў, выкліканых варажымі бяздзяльнымі элементамі, падтрыманымі фашысцкімі анарха-сіндыкалізма, з'яўляюцца апошнія падзеі ў Барселоне.

Аб размерках і сур'ёзнасці выступлення можна меркаваць па колькасці афар пача: 200 забітых і 400 параненых.

Сапраўдным арганізатарам гэтага нечуваннага злачынства, гэтай аграды рэліжы з'яўляецца подлая трацкісцкая банда. Імяна трацкісты з мэтай сарваць адзіноства рабочага класа і адкінуць дарогу фашызму, шляхам намага адукацыя падлігалі за сабой асобныя групы анархісцкай моладзі.

Трацкісты ў саюзе з «спятай жалонай» — замаскіраванымі фашыстамі і анархістамі — арганізавалі крывавае пучкі ў Барселоне, каб правакаваць затруценні ў тылу і пагоршыць ваеннае становішча рэспубліканцаў, у прымятасці на арагонскім фронце.

На старонках гуснага трацкісцкага ліста «Ля Батайля» ўпершыню прагучы сігнал да пучка. Недаўна англійскія газетні характарызуюць падзеі ў Барселоне, як анархісцка-трацкісцкі манеж, падтрыманым манархістамі.

Зараз пучкі падаўлен. Паралак у Барселоне адноўлен. Рэспубліканскі ўрад узяў на сабе клопаты аб падтрыманні грамадскага парадку ў Каталоніі. Усе антыфашысцкія сілы агураваліся вакол урада. Усважыліся рабочы саюз і нацыянальнае канфедэрацыя працы заключылі паміж сабой пагадненне аб барацьбе з правакацыямі, «спярай дысплынай і ўпаўняй працай запавіць жудаснае бязоўнае галасны дзён».

За тое брудны трацкісцкі ліст «Ля Батайля» не складе зброі. Ён салікае да працягу барацьбы з «сюррэвалюцыяй» і рыхтуе новую правакацыю — крычыць аб «парушэнні іспанскага ўрадам аўтаномных правоў Каталоніі».

Зусім правільна орган камуністы Іспаніі «Мундо абрера» заклікае «рамавізаль» пачаць аднаўленне, якая хоча атруціць іспанскі народ.

— Звядзі трацкістам — значыць бяздо ў рэдах забойцаў, якія дзейнічаюць у Барселоне, — піша газета.

Такавы ўрокі пучка ў сталіцы Каталоніі.

„Поум“ на службе ў фашысцкіх Інтэрвентаў

ВАЛЕНСІЯ. 9 мая. (ВЕТА). У сувязі з падзеямі ў Барселоне орган камуністы «Мундо абрера» патрабуе неадкладнае роспуску традыцыйнай арганізацыі «ПОУМ» і выключэння з грамадскіх арганізацый усях яе членаў, указваючы, што трацкісты знаходзяцца на службе фашысцкага германскага камандавання і з'яўляюцца ворагамі не толькі камуністы, але і ўсяго іспанскага народу і сувярэдняга пролетарыята.

Валенсіскае газета «Фронтэ роко» (орган камуністы) пачынае вытанчэнне і прамовы генеральнага сакратара іспанскай камуністычнай партыі Дыяса на імях ПОУМ аб тым, што пачаў ачышчэнне фашысцкае салітэ жалонаў, калі аджывае на не жывіць палітычны трыбуны, якія абароняць коўнці «спятай жалонай» і мета з'яўляюцца — унесці раскоў у антыфашысцкія масы.

НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

ПАЎНОЧНЫ ФРОНТ

Агенцыя Эспан паведавае з Вітэбо (галоўны горад Васкаў аўтаномнай вобласці), што 7 мая на працягу ўсяго дня адбыліся інтэнсіўныя баі ў раёне Борне (на паўночным ўходзе ад Вітэбо). Італьянскія авіяцыя прабавалі прарваць агражытасці іх жалы рэспубліканскіх войскаў. Пасля інтэнсіўнай артылерыйскай прыкрыцця, у якой прымаўа ўдзел 6 пяхіцы і 11 лёткіх батэраў, на пачатку рэспубліканскай рушкі 16 пяхіцы така. Стотэраў, аднак, мюны агнім рэспубліканскай артылерыі, тады жалыніцаў у хуткім часе парадкамі 6 з іх былі.

ло зусім знішчыла. Падтрыманне 6 батэраў рэспубліканскаму тылу «Юніёне», італьянскія авіяцыя пераішлі ў наступленне. Пад кіраваннем агнім рэспубліканскай італьянскі былі вытанчэнны вярнуцца на свае зыкоўныя пазіцыі.

МАДРЫДСКІ ФРОНТ

7 мая італьянскія праціраўлікі жакоў атаку на пачатку ўрадыных войскаў у раёне на паўднёвым ад Галеа. Пасля артылерыйскай барацьбы рэспубліканскія адбілі атаку авіяцыя новыя пазіцыі на паўднёвым ад Арес. Рэспубліканскія самалёты забародраваў жалонаў жаласініцаў і 30 групуніцаў у хуткім часе парадкамі 6 з іх былі.

ВЫСТУПЛЕННЕ БЛОМА ў ПАЛАЦЕ ДЭПУТАТАў

ПАРЫЖ (сталіца Францыі), 8 мая. (ВЕТА). У часе абмеркавання інтэрпелляцый (запытанняў) па французскай палатэ дэпутатаў па пытанню аб агульнай палітыцы ўрада ўчора выступіў у пражавы галавы ўрада Леан Блом. Закрываючы пачынае аб «перадзіжні» і ачышчэнні праграмы сацыяльнага законадаўства, Блом жалонаў, што ўрад узяў прыкладзі падставы, якія апраўдваюць праграму «спералішчу». На пытанне аб праграме народнага фронту Блом жалыў: «Правды патрабуюць ад нас аднаўлення ад часткі праграмы; з другога боку, у неважкіх колах узаважыць, што мы павінны скарыстаць абстаціны для пачынення нашай дзейнасці. І хачу падкрэсліць ужо сказанае мною і жалыць, што гэта праграма з'яўляецца аднай падставы, якая яднае большасць у урадам. Ні адно маршэпаванне не можа быць працірыта па-за рамкамі

АСТРАЛЕРЫ З НАРКОМАСВЕТА І ЦК ЛКСМБ

Гарадзянскі дзіцячы дом імя Леніна знаходзіцца за тры кіламетры ад Оршы. І быў арганізаваны для выхавання грамадзянскіх дзяцей. За гэты час паміла шмат адлеглых людзей, аданых справе арты і савецкай уладзе.

Урад ствараў усе ўмовы для добрай работы дзіцячага дома. Але былі дырэктары Зайцаў, Кляніці і Чарняўскі сталі на шлях прамога шкодніцтва і развалу дзіцячага дома, згубілі дзяржаву. Булі дырэктарамі (спачатку Зайцаў, а потым Чарняўскі), рабілі «рамонт» памілавання, згубілі выхавальныя сродкі, а арты ад гэтага, апрача прамоў і шмат, — ніякай. Дакі год тэму назад перапытаў, даў пачуць, і т. д. Замест мава-выхавальнай работы Кляніці і Чарняўскі самі культавалі палітычнае дэдукацыяе срод выхавальнага сроду, а з іх браў прыклад і выхаванніцкія і адукацыйныя пачыналі, крадзеж, ігнараванне грамадскай існасці, згубілі і кантралявальныя функцыі — вось што правіла ў гэтым дзіцячым доме. Усе гэтыя ачужчаныя спецыялісты пасадзілі і прывіталі дзеянне і ўвай развалу дзіцячага дома, нашкодзілі выхаванню супроць савецкай улады. Выхаванніцкіх і кіраўніцтва значна — дырэктар Кляніцкага арганізавалі за дзяржавы сродкі паліцыі, банкету, раскідвалі дзяржаўныя грошы, займаліся аднадушчэннем. І, які гэта ні дзіця, да гэта часу ні адзін з гэтых «кіраўнікоў» не адзіналі літаральна ніякай аднадушчэння і аднадушчэння не пабачы.

Не лепшае становішча ў дзіцячым і зараз. Выхаванніцкі і сам дырэктар Т. Лішанскі месці ўзорнай пастаўкі выхавальнай работы жаданых пачынаў судзіць дзіцяў за звычкі ўчкі. Аршанскі навуц 4-га класа і яго судзіць Дамброўскі ізе настрач гэтаму. Ён 12-гадова выхаванню судзіць на два гады зняволення, а 12-га падбуржае на «зачыненне», — па 70 рублёў штраф.

Ісць у дзіцячым школе. Гэта адзінае асца, дзе некалькі гады займаюць дзеянне.

АЗЕТА НЕ ЗАДАВОЛЬВАЕ ЗАПРОСАЎ ЧЫТАЧА

(Пісьмо чырванаармейца)

Знаходзячыся ў Чырвонай Арміі, я літаральна ліхаючы Добраўскага іна, з якога я прыехаў ў РСЧА. Я вельмі час выпісваю рабуную газету «Звязда» — орган Добраўскага РК КП(б) БССР. Газета «Звязда» не задавальвае запасаў чытача. Пасля Пленума ЦК ВКП(б) а павіна была зробіць для сабе некалькі вывады. Але, наадварот, газета аблілася не лепшаю, а ў некаторых аддэлах нават горшаю.

Узвеш, напрыклад, нумары газеты за 11 і 12 красавіка. У гэтыя дні правілі раённы партыйныя сходы. Апрача звычайнай інфармацыі і двух выступленняў, паленых даволі дэма і толькі на чарверты дзень, нічога ў газете аб боне РК КП(б) і партыйных арганізацый раёна не знойдзем.

З гэтым влікае месца ў гэтыя дні займаюць літаратурныя «сперы» М. Новікава. У двух газетках амаль па дзве калякі займаюць «нібы»-фэлетоны: «Смадуры з большымі» і «Медыцынскія папуці». Тое, што можна было сказаць каротка (а магчыма, і зусім не змяшчаць), размазана на 4-х малючкіх калякіх месца.

Аб якасці гэтых «нібы»-фэлетонаў і гаварыць няма чаго, гэта проста безграмадзянства-пісаніна.

Газета запавядае матэрыялам работніцтва рэдакцыі пад рознымі псеўданімамі і ітарамі: Д., Б., Леонаў, Дзюган, Міхаілаў і т. д. Сельскарабскіх донісаў мала.

Калі дадаць, што ў газете многа памылак і нехайнасцей, то становіцца яснаму, чаму тыраж дасягае ўсяго 1400—1500 экзэмпляраў, замест 3000 па пляну.

А. СТАРАСЕЛЬСКІ

Курсант школы Н-скага батальёна.

„АПЕРАТЫЎНАСЦ“ МЯСЦКОМА

У пачатку студзеня я падала заяву ў сямом саюза зямельных работнікаў Вялікага раёна, каб прынялі мяне членам саа. Прайшло больш трох месяцаў, але яны яшчэ не размяталі.

Калі я звярнулася да старшын мясцома П. Пятніга, ён мне адказаў:

— У нас ёсць людзі, якія заявы падалі яшчэ ў 1935 годзе, і то маўчаць. А вы так хутка хочаце стаць членам саюза.

Такая «аператыўнасць» мясцома сведчыць аб тым, як глыбока ўварваліся бюракратычныя метады работы ў нашай пазавой прафесійнай арганізацыі.

РЭКІНА.

СУПРОЦЬ БЮРАКРАТЫЧНЫХ СКАЖЭННЯЎ АДЗІНАНАЧАЛЛЯ

Дырэктары віцебскага шпачніна-шточагана камбіната Грынберг, іголкавага заводу Шумкоў, начальнік паравознай службы віцебскага аддзялення Заходніх чыгунаў Сальнік і рад іншых пры выбарах партыйныя камітэты аказаліся заблараванымі. Партыйныя арганізацыі не азалі ім даверы. Дырэктар іголкавага заводу Шумкоў нічога з камуністаў нават не прапанаваў у склад партыйнага камітэта; кандыдатура Грынберга была адведзена яшчэ пры палітрэіі перапаніі кандыдатуры.

Гэта асабіста не спалохала ні Віцебскі ком, ні Наркамгэпром і Наркаміснасьці. Яны не зацікавіліся пытаннем чыі дырэктары даўша не другаральных кіраўнікоў стравілі палітычнае лара — камуністаў? А між тым, заяццц аднаўчэннем гэтага пытання ім варта былі б. Іны-б адразу заўважылі і свае былішы недахопы ў справе большавіка-выхаванія кадры.

Дырэктары раду прадпрыемстваў Віцебска самым грубым чынам скажэаю інаначале. Іны заблілі, што ў савецкай адзінаначальна якасі павяда ад-істратара, здольнага ўмаоваваць стро-іа даспыліну на давераных яму якасіа работ, павінен спалучацца з якасіа сапраўднага савецкага дэмакрата, які працаваў у сваёй рабоце на вытворчым чыгу, чуда прыслухоўвацца да голасу с. хутка ратуе на крытыку недахопаў, які ізае апау. Напраўляюцца разумоучы інаначале, яны адарваліся ад шпачніна-мае рабочых, ад вытворчага актыва і абавілі яго падтрыманніа.

На фабрыках імя Багановіча, імя Кляніці, іголкавага заводу вытворчымі аамі амаль зусім перасталі прававіцца, азалі яны і прававілі, то карыстаў ад гэта была вельмі малая — раённыя выт-ічныя нарав усёроўна не выконваліся, нічо і не сачыў за іх выкананнем, даваўся гэтага. Не вышадкова, што гэта рабочых, раней прымаўных актывістаў ўзлаў у абмеркаванні вытворчых ааніяў, уопішніх раз каарцірных ра-іаіацыйных плановаў, ціпер пера-іаі гэтым шкавіда.

Не ў лепшым становішчы і адміністра-іаіацыйныя наравы. Калі іх скажэа-іа больш-менш рагулярна, то яны ні ад-іаў, маюць, гавораць іхнымі ж слова-

пей, копі і навілкай, але больш-менш карыснай работай. Аднак, школа не забіспечана адпаведнай колькасцю падруч-іа, спыткі зусім адсутнічаюць, неха-іае рукаў, класных дошкаў і парт. На гэтыя яма дыспаніцы. Настаўнікі на зата зусім не зварахаюць увагі, дзейні-іаюць толькі грубай лаянкай. Адсутнічае навуцальны план па дзётому. Настаўнікі да заняткаў не рыхтуюцца. Прыходзячы на ўрокі, яны гавораць дзеям тое, чаго араа няма, накітвалі таго, што «у Іспаніі ёсць цары» і т. п. Настаўнікі Бранча і Ляпета праводзяць урокі зусім паўсера, неіаікаа, сумна.

Загачыце навуцальнай часткі Грыгаравіч літаральна нічога не рабіць для па-іадавання вучэбна-выхавальнай работы. Па сутнасці ён і павідаць яе не можа, бо па сваёй пахрыгаванасці нават не можа быць востаніама пачатковай школы. Але заце Грыгаравіч можа быць і дзямі дзя-іаі. Такіх-ж якасіаў вядома і Міхале-іаі — камсор і загачыць гаспадарчай часткі. Абодва гэтыя работнікі — на-іахалны першай маркі, грубыя і бюракра-іаі. Не лепшы і піонерработнік Волаў. Піонерработы зусім не адчуваецца ў дзё-іаі.

Аб усім, што робіцца ў доме, добра ве-іааюць работнікі Наркомасвета і раённых арганізацый. Не так даўно тут быў на-іахалны кіраўніцтва дзётамакі Нарком-іаісцы Ляпіцус. Але ніякай дапамогі да-іаі Ляпіцус не аказаў. Усе людзі, аб якіх вы-іаі іша гутара, прысланыя сюды Нар-іаіасветы і ведама памесніа нарвома Т. Герсона і Т. Ляпіцуса.

Пасля гаспадарскага наезду Ляпіцуса ў дом з'явіўся пракстаўні ЦК ЛКСМБ Фейтін. Апошні таксама зарогітравалі раз-іаі дзётама, браўся за галаву і крычаў аб жуаісці становішчы і справах у дзё-іаі. Шм ад гэдае абяцаў паставіць гэта пытанне на бюро ЦК ЛКСМБ. Але вельмі ўжо праішло больш двух месяцаў, але ні ЦК ЛКСМБ, ні Наркомасветы ні-іаіх мер па адараўленню дзётама не прынялі.

Н. ВУКАЎ.

АБМЕРКАВАННЕ ПЫТАННЯЎ ТРЭЦЬЯГА ПЯЦГАДОВАГА ПЛАНА

НЕКАТОРЫЯ ПЫТАННІ СТАНКАБУДАЎНІЦТВА Ў БССР

За першыя першыя двух пяцігодкаў у БССР пачыў з ростам усёй прамысловасці, вырасла таксама і станкабудавніцтва. Мы маем сёння 4 будыны станкабудавніцкага заводу ў Віцебску, Гомелі і Менску.

З кожным годам усё больш і больш павлічваецца колькасць тыпаў станкоў го-іаіным чынам з кошт асаваіага бало-іаі складаных. Возьмем, напрыклад, наш ві-іаіскай станкабудавніцкага заводу імя Кірава. Калі к канцу першай пяцігодкі мы вы-іаіскалі ўсяго толькі два тыпы станкоў (тачыльны і абдзірачны), то сёння мы ўжо выпускаем 11 тыпаў (раэба-нара-іаі, шліфаваальна-абдзірачны, сівірава-іаі, паіравачы і інш.). Даволі сказы-іаі, што аб'ём станкабудавніцтва на адна-іаі толькі нашаму заводу к канцу другой пяцігодкі вырас больш, чым у 15 раз — ад 364 тыс. рублёў у 1933 г. да 5.521 тыс. рублёў у 1937 г.

У трэцяй пяцігодцы перад станкабудав-іаімі БССР сталі яшчэ большымі за-іаічы ў справе дзейнага асаваіага новых тыпаў складанейшых станкоў і ўдаска-іаінення існуючых. Для паспяховага выра-іаінення гэтых задач неабходна ўлічыць усе ў работні заводу ў праішпым пер-іаі, змятаючы са шляху ўсё, што тар-іаісць дзейны рост станкабудавніцтва ў БССР. Адначасова трэцяя пяцігодка па-іаіравае ад нас, кіраўнікоў і тэхнічных работнікаў, паставілі раду новых, вельмі актуальных пытанняў.

Цэнтральным пытаннем, якое мы ставі-іаі перад вышэйшайшай гаспадарчай арганізацыяй, з'яўляецца пытанне спе-іаіалізацыі заводу. Сірава ў тым, што наш завод на сённяшні дзень, апрача ста-іаікабудавніцтва, займаецца яшчэ выпускам іншых відаў прадукцыі (Ільотрапалак, шукоў, іакоавак для цяглаў і інш.), нічо-іаіа агульнага са станкабудавніцтвам не маючых. Нам прыходзіцца распыліваць на шматлікіх участкі, што не дае магч-іаісці цалкам накіраваць увагу і тэхні-іаіную мысьць на ўдасканаленне і павыш-іаіненне культуры станкабудавніцтва.

Некалькі характэрных прыкладаў. Наш лінейны цэх з адной вагранкай па-іаівіна атрымаў два розныя віды чыгуну, адзін — для станкоў, другі — для ра-іаіятараў. Гэта значна пагаршыла якасць адзівак для абодвух відаў прадукцыі. Больш 40 проц. пашчын занята рамаіа-іаіамі, што не дае магчымасці пашыр-іаіць станкабудавніцтва. Ужо сёння лінейны цэх не забіспечвае поўнасцю праграму па выпуску станкоў. Значна больш мета-іаіага скамацэнтравалі вытворчасць ра-іаіятараў па трыбальцённым заводе ў Магілёве, як аднароднае лішдэ. Нам-іаі гэта дасць магчымасць навілічч вы-іаіпуск і палешчыць якасць станкоў.

Другі прыклад. З прычыны рознага ха-іаіракту вытворчасці, станкабудавнічы цэх вымушан апрача станкабудавніцтва загрузаць сваё абсталяванне дэталімі для

торфаабсталявання, запасных частак да сельскагаспадарчых інструментаў і інш. Вы-іаішпым пытаннем аб спецыялізацыі за-іаіада, мы вызвалі станкабудавнічы цэх ад выпуску іншых рэзэрворадных дэталей і, адначасова павялічышы парк абсталя-іаівання, мы зможам у адпаведнасці з лі-іаіейным цэхам таксама павялічыць пра-іаісуючую адольнасць станкабудавніцкага цэха, прыкладна, на 50—60 проц.

Ужо на працягу першай год паратыва-іаіа са станкабудавніцтвам завод вырабляе папоўна для цяглаў гомельскаму камбінату імя Кірава. Тут мы сутракаем з не-іаістагодняй сутрэчнай паравозкай на чыгушні. Кожны год наш завод атрыма-іаіе з поўнага кала 5 тыс. тон метала, пе-іаірапрацоўвае яго ў дэталі і зноў перава-іаіць па той-жа чыгушні, толькі ў ад-іаіротным напрамку — у Гомель. Больш мы гэтагодна арганізаваць вытворчасць дэ-іаіаіаў іакоавак у Гомелі, дзе неперасла аб-іаіравае цяглаў. Гэта вызваліць транспарт ад лішніх паравозак, звольніць дзяржа-іаіны сродкі і ў той-жа час даць нашаму заводу магчымасць скарыстаць наяўную плошчу абсталявання і рабочую сілу для выпуску станкоў. Дадатковую зборачную плошчу, якая неабходна для выпуску станкоў, нам таксама трэба вызваліць ад вытворчасці Ільотрапалак і шукоў. Вы-іаітворчасць сельскагаспадарчых і запасных частак у поўнай меры можна скамацэнтравалі на адным з заводуў Белмастстанкагэ-іаіаства, улічваючы, што сёння гэта вытворчасць распыліва на рад заводуў.

Мы гаворым аб нашым заводе. Але пачынаючы аб спецыялізацыі і кампарты-іаі вытворчасці мае непераслае дачыненне і да астатніх заводуў Белмастстанкагэ-іаіаства.

Асабліва стаячы ў трэцяй пяцігодцы за-іаіау ад культуры станкабудавніцтва, мымавалі вышывае яшчэ рад іншых пы-іаітаніяў, з'яваляючых з найлепшай аргані-іаізацыі вытворчасці і тэхналіаіага пра-іаіссу.

Пытанне аб нармалах. Да гэтага часу кожны завод Белмастстанкагэ-іаіаства, у тым ліку і наш, на сама-іаіаціўную выбравалі для сабе нармалі — балты, гаікі, шлі-іаікі і інш. Якасць нармалей даўша не ад-іаікавае сучасным патрабаваіаіам, бо нашы заводы не прастасаваны да іх вы-іаірабу. Ужо даўно наспела пытанне аб тым, каб у Беларусі на спецыяльным за-іаіаде, або на адным з існуючых заводуў арганізаваць вытворчасць нармалей. Гэта палешчыць якасць нармалей і намнога паставіць іх кошт.

У такіх-жа становішчы знаходзіцца і інструментальная вытворчасць. Усе за-іаіады, які правіла, вымушаны па сама-іаіа-іаіа му спосабу займацца вырабам нармала-іаіа рэжучага і мэрыяльнага інструмента, і абсталяванне і кадры для гэтай моты ў нас не прастасаваны. Унікае неабход-іаінасць тэрміновай арганізацыі ў Беларусі спецыяльнай вытворчасці рэжучага і мэ-іаірыяльнага інструмента ў раз-іаіах, якія задавальнялі-б патрабаіаісць заводуў гэтага.

Не менш важным з'яўляецца пытанне пра-іаіраваіаіцы вырабу шаспярняў для стан-іаікоў. Да гэтага часу шаспярні робіцца на ўсіх заводах, прычым часта толькі сама-іаіаіаіным спосабама. Набалеўшым пытаннем з'яўляецца таксама адсутнасць у Беларусі сталёвага лішца і коўкага чыгуну. Гэтыя віды сыравіны мы атрымліваем з Украіны і Паўночнага Каўказа, прычым несамачасо-іаіае спажыванне гэтых матэрыялаў пача-іаі наравоа ставіць як наш завод, так і астатнія ў вельмі пажэае становішчы. Між тым арганізацыя ў Беларусі вы-іаітворчасці коўкага чыгуну і сталёвага лішца не выклікае колькі-небудзь асабістых за-іаіруднянняў.

Стаячы перад сабой задачу — узяць на яшчэ больш высокую ступень культу-іаі вытворчасці, па ўсёй сваёй астрыні ўстае пытанне аб кадрах, як тэхнічных, так і рабочых. Існуючыя тэрміны абу-іаічвання ў фабзавучы (гол і погтоа) ні ў якім выпадку не забіспечваюць выпуск культурна-кваліфікаваагай рабочай сілы. Вучэбныя камбінаты, а таксама фабзаву-іаічы, павінен пераадаваць сваю праграму ў адпаведнасці з найвышэйшымі патраба-іаіамі, якія ставіць перад заводамі станка-іаі і машынабудавніцтва, забіспечваючы апош-іаіні сапраўды культурнымі, кваліфіка-іаіавымі кадрамі.

Павышэнне якасі прадукцыі, павыш-іаіненне культурына ўроўню прадпрыемстваў у цэлым, пытанні вывучэння станка-іаіскага рэжымнага рэзанія, вырашэнне ра-іаі іншых тэхнічных праблем, — усё гэта неразрывава звязана з работай лабарато-іаірыі. Як не даўна, але ні адзін з станка-іаіабудавнічых заводуў Беларусі не мае спе-іаіцыяльнай лабараторыі па рэзанію метала. Няма ў нас таксама і мэрыяльных лабарато-іаірыі. Існуючыя лабараторыі прастасаваны толькі да аднаго — вытворчасці ана-іаіза чыгуну, прычым лабараторыі нашы дэмаіа абсталяваны, не маюць самай не-іаіабходнай апаратуры і, яшчэ горш, — не забіспечаны кваліфікаванымі кадрамі.

Гэтыя пытанні мы, вядома, не вы-іаічэрпваем тых неабходных мерапрыемстваў па дадзенаму рэжымнаму станкабудавніцтва, звязанага з задачамі трэцяй пяцігодкі. Але ўсёвысавішчы нашы пытанні мы лічым настолькі актуальнымі, што яны ў поў-іаінай меры заслужваюць свайго хутлага вырашэння. Пажадаю, каб кіраўнікі, тэхнічныя работнікі, станкаўны аднародны і нашы прадпрыемстваў выказаліся на ст-іаіах «Звязды» па сутнасці закрэпачаных нашых пытанняў.

Дырэктар станкабудавніцкага заводу «Чырвоны металіст» імя Кірава СЛЮЗБЕРГ.

Тэхнічны дырэктар КРЫГЕЛЬ. Загачыць планавым аааааааа ЛАЗОУСКІ. Загачыць тэхнічным аааааааа ГРУДНІН.

НЕ КІРУЮЦЬ СТАХАНАЎСКИМ РУХАМ

— Колькі ў вас стыханаўцаў? — запыта-іаіа мя ў дырэктара шпачовага «Прале-іаітарый» тав. Варанова.

На гэта пытанне тав. Варанкоў не змог адказаць. Яму прышлося паклікаць работ-іаінікаў планавага аааааа, каб атрымаць у іх дадзены.

Тое, што Варанкоў не ведае колькі ў яго на заводе стыханаўцаў, хто іны і як працуе — не вышадкова з'явіцца. Ва-іаі ранкоў стыханаўскім рухам не цікавіцца. Мала ён займаецца наогул работай заводу. Кіраўніцтва яго — кампаніскаа. Калі працуе ўжо відочна, тоды ён барыцца штурмаваць яго. Так было ў лютым, калі авазалася, што студэнцескі план быў пра-іаівален.

Результаты такога «кіраўніцтва» даюць сабе адчуваць. За дзве дэкады красавіка іаіа выканана толькі на 76 проц. Ніякага праштоту не дае і наступная пяцідзёнка. За палову месяца красавіка было больш 530 гадын праштоту. Рэзка зніжылася коль-іаінасць стыханаўцаў. У сакавіку з 360 ра-іаібочых налічвалася 60 стыханаўцаў, а за-іаі і гэта мізэрная колькасць зменшыла-іаіся напалову.

У чым прычына гэтага? Стыханаўцы не ствараюць ўмовы ў ра-іаіаіае. Яны не раз вяртаюцца да тав. Варан-іаіава, да гаўнага інжынера Дрыжэра з патрабаваіаіам забіспечыць іх кляшчамі, коўкамі. Узгадваў, што дэмаіаа формы зніжваюць прадукцыйнасць праці. Але ўсе гэтыя скаргі астаяліся без адказу. Патраба-іаіавыя работнікі не выклікаюць.

Кіраўнікі заводу змяліся а фактам змяншэння колькасці стыханаўцаў, з тым, што ў стыханаўцаў рэзка зніжылася выпра-іаіаўка. Стыханаўцы — член партыі Вяшчук дэлаіа выконваў норму на 200 проц., а за-іаі ён з дня на дзень не выконвае нормы. Яго станю 12 дзён ён няспраўна. Якасць рамонту сталкоў таксама нізкая і вельмі часта пасля праведзенага рамонту на іх нельга працаваць. Рэзка зніжылася выпраіаўка ў стыханаўцы Лыгараўскай, Ляпко, Пінафеевай, Вуйліцкай, Шварц, Ка-іаіжра і інш. Часта стыханаўцаў прыму-іаішавь вышываць брак.

Мала цікавіцца стыханаўскім рухам і партыйны камітэт заводу. 16 красавіка са-іаіратар парткома тав. Гагароў рашыў, выдаць, нарэшце, заіаіацы гэтай справы. Ён скажэаў некалькіх стыханаўцаў, патава-іаі і імі, і на гэтым суапоўніў. Скажэаў стыханаўцаў на тормазі ў рабоце, на ба-іаідушыя адносіны кіраўнікоў заводу астаялі-іаіся без разгаваіаіа.

С. БАЧУРА.

РАЁННЫЯ АРГАЊІЗАЦЫІ ПАТУРАЮЦЬ БЕЗЗАКОННАСЦІ

У 1924 годзе пры ерускім дэаіа-іаіаваім заводе былі пабудаваны два дамы для рабочых. Раёнкамком гэтыя дамы адабраў і якасіў іх судзіць. Калі 37 рабочых астаюся без кватэраў.

Пасля ўказанняў СНБ БССР і Улі-іаішанна «Звязды» райвыканком у 1935 годзе перадаў па акту дамы заводу, але... кватэры не аслабаніў. Да гэтага часу яны заняты работнікамі райвыканкома і райкома партыі. У жніўні 1936 года заводкіраўніцтва падала заяву ў партыю аб выслаенні пастаронніх асоб з завод-іаіскай дамоў, але партыя судзіла адмовіць прыняць яе, заваўшы, што рабншыя ра-іаіботніаў ён судзіць не будзе і выслаіаіць іх нічо не памесе.

БАРАНОУСКІ, ЕФІМАЎ, ВАРАНОВІЧ, ІКЛЕЧОУСКІ, ЯЧІНІН, КАЗЫРЬСЦКІ, РУТІН, МІХАЛЕВІЧ, МАМЫКА.



Работніца матэрыяна цэха віцебскай трыкатанай фабрыкі імя Клары Цэткін Т. Хачоўская Вера дабілася значнага перавышэння сваёй вытворчых планаў. Тав. Хачоўская з'яўляецца актыўнай абаронцай абаронцаў абаронцаў на фабрыцы, НА ЗДЫМКУ: Вера Нікалаўна за работай.

і, многа абавязкаў і мала правоў, яны ад-іаіснуты на задні плян, да іх голасу не прыслухоўваюцца, іх часта кампрама-іаіаюць, дырэктары нарэдка аддаюць рас-іаіраваіаі прыз галаву майстра, не паіра-іаіраваючы яго нават аб гэтым.

Характэрны вышадка расказаў нам аменны майстар фабрыкі імя Багановіча тав. Тросніаў. Аднаго разу брыгадзір Пільскага зрабіла прагаву на іштывальна-іаіа прычыне. Майстар яе не дапусціў да ра-іаіоты. Яна абдала яго і пайшла да кіраў-іаініцтва фабрыкі. Актур я накіраваў ў цэх па работу, не пагаварыўшы нават з майстрам.

Гаўноны механік шпачніна-шточагана камбіната Т. Гофан не раз сігналізаваў дырэктару Грынбергу аб тым, што інжы-іаінер Старосі няправільна будзе венты-іаіляцы ў цэхах, моцнае аддзяленне і т. д. На яго сігналы не звярталі ўвагі. Замест гэтага, дырэктар выдўа загад — не вы-іаіконваць на будучыню распараджэнні Гофана. Результат атрымаўся вельмі пла-іаідуныя. На вентыляцыю выдаткава-іаіа 85 тыс. рублёў, і яна аказалася нятой-іаіавай, як аказалася нягодным і пабудаванае ад-іаідзяленне мышля.

Начальнік трыкатаннага цэха фабрыкі імя Клары Цэткін Т. Фрумаў яшчэ з мі-іаінулага года ставіць пытанне перад ды-іаірэктарам аб надалжэнні вытворчасці шукоў у сабе на фабрыцы. Да яго пра-іаіпавы не прыслухоўваліся, а няпер фабры-іаіка аказалася без дастатковай для пар-іаітальнай работы, колькасці шукоў.

на і завіла, што, па да думцы, завод не падтрымаваўся да стыханаўскай ўва-іаіды. Шукоў не даў ёй дагаварыць, абла-іаіаў дэ, паднаўшы на смех усіх прысутных. Такі-ж дэс напачатку і інжынер Барыца-іаіа. На гэтым-жа заводе стыханаўцаў кааіаіталі партыі Гукіна, вылучаны брыга-іаідэрам, зайшоў аднойчы да дырэктара і за-іаіваў, што ён лічыць распараджэнне майстра Сірнава аб пераводзе ўсёй ва-іаіталкі на работу з новай пастай няправіль-іаіна. Шукоў яго не выслаў, а фель-іаіа-іаі Фельдскаго голасам крыкнуў на яго — «маўчаць». Пасля такой «дамаюцы» ды-іаірэктар Гукіна больш не пайшоў да яго ні скажэаіаіа, ні раіапа. На гэтым зло-іаідзе ўстанавіўся ўжо такі парадак, што ды-іаірэктар аддае распараджэнні рабочым праз галаву майстра.

На некаторых віцебскіх прадпрыемствах спецыялістаў, майстроў па некалькі раз на год пераводзіць з месца на месца, без іх ведзана і згоды. Ён не даюць асавоў як-іаі след працэс вытворчасці, асабіста гэта адчуваць малалыя інжынер і тэхнікі. У вятэрным цэху фабрыкі імя Багановіча за год змянілі 4 начальнікаў цэха, на-іаі тэацкай фабрыцы — 7 начальнікаў. На-іаічальнік групы па работай адукацыі Т. Благачынскі расказавае, што за тры гады ён змяніў шэсць пасад. Характэрным у гэтых адносінах з'яўляецца паслужыні сідэ аменнага майстра Тросніава. У 1933 годзе ён быў тэхніаіаіаіаком фабрыкі, у 1934 годзе — начальнікам прадаіаіавай фабрыкі, у 1935 годзе — загачыць групы іштывальнай гаспадаркі, у 1936 годзе — начальнікам вятэрнага цэха, а ў 1937 годзе ён — аменны майстар гэтага цэха.

Неахвотна скажэаіаюць дырэктары пра-іаідпры

